

Бяспека

летам!



Абаронімся ад спякоты




Ужывайце больш вады!



Ужывайце больш садавіны і агародніны!



Насіце галаўны убор!



Апрнайце адзенне светлых таноў!



Выкарыстовайце сонцаахоўны крем!



Пазбягайце знаходжання на вуліцы з 12 да 17 гадзін!

Небяспечныя насякомыя

Лета - благодатная пара. Час адпачынку і цікавых заняткаў. Але летам нам дастаўляюць непрыемнасці камары, кляшчы і пчолы.



Аса

Яе ўкусы дастаткова атрутныя. У дзяцей, у якіх сустракаецца алергія, ад яе яду могуць узнікнуць сур'ёзныя рэакцыі. Але не толькі небяспечна. Кампанію ёй складаюць чмялі, шэршні.

Пчала

Ад гэтага насякомага не настолькі таксічны для дзіцячага арганізма, як асіны. Да таго ж магчымая сітуацыя, што ён зусім не патрапіць у крывацёк дзіцяці або паступіць у невялікіх колькасцях.



Клешч

Кляшча ні ў коім разе нельга вытасківаць са скуры самастойна. Гэта багата наступствамі! Калі вы заўважылі насякомае на целе або галаве дзіцяці, адпраўляйцеся ў траўмапункт, дзе яго хутка выцягнуць і апрацуюць ранку.

Муравей

Самымі небяспечнымі лічацца рыжыя і лясныя мураўі. Іх яд, а дакладней кіслата, можа выклікаць непрыемныя адчуванні ў дзяцей.



Небезпека на водзе



Купацца можна толькі ва ўсталяваных месцах!



Не пакідайце дзяцей без нагляду дарослых ля вады!



Не заплывайце за адведзеныя знакі!



Не балуйся на водзе!



Не заплывайце далёка на надзіманым матрацы!



Не нырай у незнаёмых месцах!

Небяспека ў лесе



У лес можна ісці толькі з дарослымі!



Адзявайся ў лес правільна!



Не чапай незнаёмыя расліны, ягады і грыбы!



Не распальвай вогнішча!



*Не чапай муравейнікі!
Мураўі вельмі балюча
кусаюцца!*



*Не лазь па паваленых
дрэвах!*